

ЛІТАРАТУРНАЯ старотука

Як паведамлялася ў нашай газете, на мінулым тыдні універсітат наведала група беларускіх пісьменнікаў на чале з першым сакратаром Саюза пісьменнікаў БССР І. П. Шамяйкіным. У актавай зале адбылася сустэрна студэнтаў і выкладнікаў з народным пісьменнікам БССР Максімам Лужанінам, рэдактарам часопіса «Маладосць» Васілем Зуёнкам, прафесарам БДУ імя У. І. Леніна Нілам Гілевічам, Міколам Аўрамчыкам, Анатолем Вярцінскім, Петрусём Макалём, Тайсаном Бондарем, Раісай Бараўківай, Аляксеем Слесаронкам, Яўгена Карпуковім.

Сёня ўзвыш чытчыку прапануем вершы паэтаў, наведаўшы наш універсітэт.

Мікола АЎРАМЧЫК

Як вясны чаканай эстафету,
Дрэвы атрымоўваюць лісты...
Толькі міне імя ліста дагэтуль,
Нават весткі не прыслала ты.
(Вытрымка папера ўсе матага),
Верш не атрымоўваецца

зноўшы:

Засланіла ты пейзаж сяла,

Паштальён праходзіць міма

брамы.

Атрымоўваюць лісты сабры...

На зязолі выклік тэлеграму

Дацел адбівае на кары.

Ад научніцай наст сэрцу цесна,

Сэрца ледзь не вырвешца

з грудзей...

Толькі ў мяне з табой ды

з песяні

Штосыці ўсе на так, як

у людзей.

У пералеску восеніцкім

за вёскай
дзе злазіць з хвоек бронзавы
загар,
Сабой залата кудрую бярозку
Ад ветру засланне ясакар,
Станіць яна з расхлістаным
уборам
І гнутким станам спіжнай
белізны
І чырване перад ім: ёй сорам
Свайгі безабаронай галіны
І ясакар трапечы ўсёй істотай:
Гарэзник-вешер голі разініту.
Наўмысна перагортвае лістоту.
Каб расхінць у чубе сівіну.
О маладосці ясная цвярозасць
І сталасці запалітыўны агонь!
Карэні ясакар з бляскай
Прачываюць адзін да аднаго.
Ігліцы зкоўкі выцвілья
брывы
Казычуць лоб, а гаркаваты пах
Смалы на лапках зломаных
яловых —
Як хмеліны пацалунак на
губах.

У маёй — капеекача-плотачка.
* * *
А на душы і светла,
і ў шырмліва.
Разгубленасць спакоем наталю.
І ціха скажу табе: «Шчасліва!»
За тое, што цябе не палибодло.
За сваімі і за ветлівасць
пагляду,
за той агонь, што сэрца не апек,
і буду ўдзячна, можа, нават
рада
твой профіль тонкі прасачыць
здалёк.

Максім ЛУЖАНІН

ПАЦАЛУНАК

Я пісаў, як бачыў
Свайгі вачымі:
Закахаліся раптам
Хлапец і дзяўчына.
Не ўлічышь,
Што з крытыкай дрэнна
живу я.
Не ўтрымаў я героя —
Хайдай пацалунку!
І хоць рад быў юнак,
Я не рад пацалунку:
Мне да смерці яго
Ужо не спішуць з раҳунку.
Будуц пальцамі поркаць,
Праз лупу ўглядзіць:
— Васемнацца гадоў —
І паспей закахаць!
Салдатам не быўши,
Трактарыстам не стаўши,
Профсаознага стажу
Яшча не набыўши...
Дарагія мае!
Вы ж успомніце самі:
Не плыло хіба
Зорнае неба над вами



Тайса БОНДАР

ЛЮБЛЮ

І скарыўшыся, не скаруся.
Перад памяцю не схіліся,
Пахаваны ў чорнай скрусе,
Не азмрочу душу байди.
Буду пець пра веру і вернасць,
І няхай маладосць не вернеш—
Можна сэрцам быць маладой.
І сміяцца, калі хоць біся
А сціні маўчанія.

І высцю
Заклінаць твой шлях: азірнія!
І дарыць сабе ўсю зямлю.
І склікаць да парога вёсны.
Жыць мік думак,
так светла ўзнёслых
Простым, ціхім словам
«люблю».

Зноў і зноў
Я вяртаю той міг,
Што апошнім
Сустрэу нас дваіх.
І не плачу —
З табой я не ўмела!—
Ледзь кранаюся
Вуснамі веяў
І шапчу,
Як замовы шапчу:
Не хачу! Не аддам!
Не хачу...

I не вабіла
Жытняя даль каласамі
Не гукала вясна
У прастор саладумі?
І няўжо вы ніколі
Сваімі рукамі
Вашай мілай сбровуцы
Руки не сціскалі,
Не чакалі над хвалій,
Лістоў не пісалі
Дарагія мае,
Вы падумайце самі!
Не за висулы год
Нам хаканіе дæціа.
Яно прыходзіць,
Як сэрца забе́цца,
І здаецца —
Сады зацвітаюць зімою,
Калі поруч ступае
Дзяўчына з табою,
А часамі
Душа засмыць, як у прысаку:
Ты яе пакахаў,
А яна — ані блізка!
Нехта іншы
У любай твае на прыкмете
І пакоўкім здаецца
Зялёнае вещце.
Я сваімі закаханым,
Сустрэуны на нівах,
Не чыніў перашкоды —
Кахайце щасліва!
Я глядзеў, як гулялі,

Ніл ГІЛЕВІЧ

СТАРЫЯ ДРУКАРНІ

У розных кутках беларускай зямлі
(Там помнікі з мармуру б' высечы!)
Славутыя котлы друкарні быці —
Гадоў таму ледзь не паўтысячы.
Даўно супачылі ў зямлі друкарні.
А плен іх сыноўнага подзвігу
Сцірала гісторыя з гэтай пары —
Дзе кроўю, дзе гучна, дзе поіху.
І месцы ўжо тыя наялёгка знайсці.
Парослыя крыўдам-бедамі,
Дзе ўсходзілі першыя кветкі цвіці
Красы між народу няведамай.
О, як бы разрося той квітнік,
той сад.
Хоць вёсны былі неспагаданнымі,
Калі б не стантай заваёўні-магнат,
Калі б чужакі не спагадні!

Але, як зярніты з угрэтай раблі,
Слязіамі з кроўю пацаліты,
І зноў пра прасталі, буялі, цвілі
Бялесмертныя родныя літары!

І чулася, чулася ў стуку станкоў,
Што ім не замоўніць заклітых,
Што будуц яны за хрыбтамі вякоў
Грымец паліграфкамінатаі.

Рэзкі дзяяніства —
Самыя глыбокія,
Дрэвы дзяяніства —
Самыя высоцкія;
Нівы дзяяніства —
Самыя шырокія,
Сцежкі дзяяніства —
Самыя далёкія.
Ночы дзяяніства —
Самыя кароткія,
Сны дзяяніства —
Самыя салодкія.
Крэўды дзяяніства —
Самыя слязливыя,
Забавы дзяяніства —
Самыя шчаслівія...
Рэзкі
Мялеюць,
Дрэвы
Ніжжаюць,
Нівы
Вузеюць,
Сцежкі
Караеюць,
Ночы
Даўжжаюць,
Сны
Гарчжаюць,
Забавы
Смішнаеюць,
Крэўды
Слязяюць...
Што ж гэта?
Робіцца, оратцы?
Куды
Ад нёўалы такай
Схавацца?

караваем, —
пазбаваць сэрца смутку і нуды!
У ім пакіне зорка палявіа
свягіе святла гарачая сляды.
Ласкава буду звяць яе
састрыцай,
у начное неба кіньце свой
пагляд...
Магчыма, зорачка вясення
іскрыцца,
а можа я пльыву за дзяляніяд!

* * *

У цябе, любы мой — карабель,
у мяне — толькі лодачка.
У твай кішэні — рубель,
у май — капеекача-плотачка.
Ты ўзімеш ветразі і пльывеш,
я ж на беразе разам з лодачкай,
ты з рублем сваім так жывеш,
што аж горка ине з май
плотачкай.
Ты на палубе — карабель,
я на беразе — караблаю.
не з табой стаю, а з вяслом,
уся морозі над залевою.
Жыўсень кужаль тчэ, залаты
сувой
Ды вясельную нам іграю...
Гітуму цяжкай думакі нам з
табой,
што вяселле мы не згуляем.
Е ў цябе, любы мой, —
карабель,
у мяне — толькі лодачка,
у твай кішэні — рубель.



Аўтографы дае Максім Лужнін.

Пятрусь МАКАЛЬ

Гімн ЦВЯРОЗАСЦІ

Я знаю пах віна і смак чарэшні,
Я сам зусім не праведнік бязгэрэшны,
І ўсё ж складаю гучны тім цвярозым:
Няхай жыве да веку ясны розум!
Ды вось жа пляшкі настале пасталі,
Як ідаль на хітрым п'едэстале.
І рыхлыци іх нацэлены, як жэрлы, —
Ідзе ў атаку ідал ненажэрны!
І ты працім адразу руکі ў гору.
Усё адно ці з радасці, ці з горы
Ты плискаю, якую ўраз асушиш,
На суткі сонца сам сабе патушыши.
І задрыжыць відзелька ў пальцах слізкіх...

Ты — злодзеі!
Ты крадзеш у самых блізкіх:
У любай — непадаронку ласку.
У сына — нерасказанаю казку.
Прададзены падманлівым акрасам,
І чарніш і лакіруеш разам,
І лак, і дэбяць на тваймі бакале
Прыгутлак для аблымкаў адшукалі.
Ты — дазерці!
Ты завярбован страхам,
Сам ад сябе ўцякаеш гразкім шляхам,
І языком,
Як маладцом,
Кляпаеш.
Бяжыш —
І за крысо мяне хапаеш.
Таму я і складаю гімн цвярозым:
Няхай жыве да веку ясны розум!
Калі ж не можа свет зусім без п'яных,
Дык лепш ужо хмялец ад губ каханых.

